

Песню бярыце з сабою...

Рубрыку вядзе кампазітар Яўген КСЯНЕВІЧ. evgenyksenevich@gmail.com



ЖУРАЎЛІ НАД СТУДНЯМІ

Кастусь Цвірка (нар. у 1934) — знакаміты беларускі паэт. Скончыў філфак БДУ, у розныя гады працаваў у выдавецтве, на радыё, у Міністэрстве сувязі, у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, абараніў кандыдацкую дысертацыю, загадваў аддзелам паэзіі часопіса «Польмя». Аўтар кніг «Такія сэрцы ў нас», «Дарункі лесу», «Хат вячэсты дар», «Лодка долі тваёй» і іншых. Выдаў кнігі падарожных эсэ «Той курган векавечны», «Лісце забытых аляў». Аўтар праекта і галоўны рэдактар кніжнай серыі «Беларускія кнігазбор» — унікальнага культурнага праекта, у рамках якога выйшла ўжо больш за 120 кніг найлепшых твораў беларускай літаратуры на працягу стагоддзяў.

Музыка: Яўген Ксёневіч. Тэкст: Кастусь Цвірка.

1. Мы ўсе адтуль, адтуль, — Дзе зоркі і дзе хмары, Дзе глей, ды рык рагуль, Ды залатыя мары.

Вершы — Кастусь ЦВІРКА, музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

1. Мы ўсе адтуль, адтуль, — Дзе зоркі і дзе хмары, Дзе глей, ды рык рагуль, Ды залатыя мары.

Прыпеў (2 разы):

Як і калісь, рыпяць Там жураўлі над студнямі, Дыму слупы вісяць Над комінамі ў студзені.

2. У пчолах, у расе, У вераб'іным граі, Як і калісь, нясе Там сонца дзень з-за гаю.

Прыпеў.

3. Усім грамам, вятрам Зямля мая адкрыта Як і калісьці там, Пад небам ходзіць жыта.

Прыпеў.

Кіно без меж

Праграму ХХІІІ Манхэтэнскага фестывалю кароткаметражнага кіно **Manhattan short** паказваюць з 24 да 30 верасня ў Брэсце, Баранавічах і ў Мінску (да 31 кастрычніка). Гледачам прапануюць кінастужкі з Францыі, Ізраіля, Аўстраліі, ЗША, Паляцыны, Паўночнай Македоніі, Расіі, Фінляндыі, Ірана.

Нас чакаюць гісторыі пра ўзаемаадносіны людзей, пошукі адказаў на пытанні маралі і сумлення. Героі мусяць усвядоміць сапраўдныя жыццёвыя каштоўнасці, а глядач атрымае падставу для роздумаў і высноў. Пасля прагляду аўдыторыі прапануюць запоўніць анкету і вызначыць найлепшы фільм і найлепшага акцёра. Аргкамітэт фестывалю аб'явіць пераможцаў 1 лістапада. Адзначым, што ўсе фіналісты фестывалю **Manhattan short** аўтаматычна атрымліваюць кваліфікацыю на «Оскар».

У Мінску паглядзець кароткаметражныя стужкі можна будзе ў Палацы Рэспублікі, «Falcon Club Буцік Кіно», VOKA CINEMA by Silver Screen, Silver Screen ГЦ Galileo. У Брэсце паказ зладзяць у малой і VIP-залах кінатэатра «Беларусь», у Баранавічах — у кінатэатры «Зорка».

Алена ДРАПКО.

Даты	Падзеі	Людзі
25 ВЕРАСНЯ		
	1765 год — нарадзіўся Міхал Клеафас Агінскі, дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі, кампазітар. Аўтар паланэзаў для фартэпіяна, асабліва папулярны паланэз «Развітанне з Радзімай». Пісаў маршы, вальсы, мазуркі, менуэты, рамансы, аўтар аднаактавай оперы «Зеліс і Валькур, або Баналарт у Каіры».	
	1875 год — нарадзіўся Сяргей Канстанцінавіч Паўловіч, беларускі грамадска-культурны дзеяч, педагог. Адзін з кіраўнікоў Таварыства беларускай школы. Удзельнічаў у рабоце Беларускага навуковага таварыства ў Вільні. Выступаў супраць палітыкі, за пашырэнне адукацыі на роднай мове. Быў прыхільнікам ідэі рабочай школы.	
	1895 год — нарадзілася Ванда Антонаўна Лёсік, беларуская пісьменніца. Аўтар апавесцяў «Лыжы», «Сястрычка Галя» і іншых. Напісала ўспаміны пра свайго бацьку Ядвігіна Ш.	
	1950 год — нарадзіўся Канстанцін Афанасьевіч Бачкоў, беларускі вучоны ў галіне аўтаматыкі і тэле механікі на чыгуначным транспарце, доктар тэхнічных навук, прафесар.	
	1965 год — нарадзіўся Уладзімір Мікалаевіч Капытаў, беларускі спартсмен (грэка-рымская барацьба), майстар спорту СССР, майстар спорту Беларусі міжнароднага класа.	
	2015 год — 25—27 верасня ў Нью-Ёрку дэлегацыя Беларусі на чале з Прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам прыняла актыўны ўдзел у мерапрыемствах саміту ААН па ўстойлівым развіцці.	
	1750 год — нарадзіўся Абраам Готлаб Вернер, нямецкі геалаг і мінералаг, стваральнік класіфікацыі горных парод і мінералаў, заснавальнік тэорыі нептунізму.	
	1830 год — нарадзіўся Канстанцін Дзмітрыевіч Флавіцкі, рускі мастак.	
	1920 год — нарадзіўся Сяргей Фёдаравіч Бандарчук, расійскі кінарэжысёр, акцёр, педагог. Народны артыст СССР. Паставіў фільмы «Лёс чалавека», «Яны змагаліся за Радзіму», «Вайна і мір» (прэмія «Оскар», 1968). Лаўрэат Ленінскай прэміі, двойчы — Дзяржаўнай прэміі СССР.	
	1930 год — нарадзіўся Ніна Чаруці, італьянскі мадэльер і стыліст. Ён заснаваў свой уласны дом высокай моды Cerruti ў 1967 годзе ў Парыжы. Сёння кіруе італьянскім сямейным бізнесам Lanificio Fratelli Cerruti, які быў заснаваны ў 1881-м яго дзядулем. Для яго характарыстыкі дастаткова сказаць, што Чаруці стварыў касцюмы для фільмаў «Боні і Клайд», «Красуня», «Асноўны інстынкт». Джорджыя Армані — яго вучань.	
	КАНФУЦЫЙ: «З усіх злачынстваў самае цяжкае — гэта бессардэчнасць».	

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	7.01	19.00	11.59
Віцебск	6.51	19.49	11.58
Магілёў	6.51	18.50	11.59
Гомель	6.48	18.47	11.59
Гродна	7.16	19.15	11.59
Брэст	7.17	19.16	11.59

Месяц

Першая квадра
24 верасня.
Месяц у сузор'і
Казярога.

Імяніны

Пр. Аляксея, Сямёна, Фёдара, Юльяна, К. Амелі, Аўрэліі, Сяргея, Уладзіслава.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

ГРОДНА 740мм рт.сл. +18..+18°C +23..+25°C	МІНСК 737мм рт.сл. +15..+17°C +22..+24°C	МАГІЛЁЎ 734мм рт.сл. +15..+17°C +24..+26°C
ВІЦЕБСК 747мм рт.сл. +14..+16°C +20..+22°C	БРЭСТ 737мм рт.сл. +18..+20°C +24..+26°C	ГОМЕЛЬ 745мм рт.сл. +18..+18°C +23..+25°C

Абазначэнні:
☀ — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
☁ — невялікія геамагнітныя узрушэнні
☁ — слабая геамагнітная бура
☁ — малая геамагнітная бура

...у суседзях

ВАРШАВА +24..+26°C	КІЕЎ +18..+21°C	РЫГА +22..+24°C
ВІЛЬНЮС +23..+25°C	МАСКВА 18..+21°C	С.ПЕЦЯРБУРГ +18..+21°C

1 кастрычніка 2020 года спайняецца 80 гадоў з дня нараджэння былога старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, доктара юрыдычных навук, прафесара Валерыя Гур'евіча ЦІХІНІ.



Ад імя выпускнікоў Акадэміі кіравання пры Савете Міністраў Рэспублікі Беларусь яго віншавалі намеснік дырэктара ААТ «Белшына» А. М. Семянцоў.

Валерый Гур'евіч прайшоў цярністы вытворчы шлях ад эксперта-кріміналіста да пракурора Ленінскага раёна г. Мінска, выкладчыка, дацэнта, загадчыка кафедры, дэкана, прарэктара па вучэбнай рабоце БДУ. У 1989 годзе быў прызначаны міністрам юстыцыі Рэспублікі Беларусь. У 1991 годзе абраны дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь.

З 1994 па 1996 год працаваў старшынёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь. Ён з'яўляецца аўтарам звыш 500 навуковых работ па канстытуцыйным праве, міжнародным прыватным праве, грамадзянскім праве, працоўным праве, грамадзянскім працэсе, крміналістыцы і іншым.

Пад яго навуковым кіраўніцтвам падрыхтаваны 31 кандыдат юрыдычных навук і два дактары юрыдычных навук.

За вялікі ўклад у падрыхтоўку юрыдычных кадраў і плённыя поспехі ў навуковай дзейнасці Валерый Гур'евіч узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і трыма медалямі, занесены ў Кнігу Гонару Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. У 2000 годзе ўдастоены звання заслужанага юрыста Рэспублікі Беларусь, выбраны членам-карэспандэнтам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Паважаны Валеры Гур'евіч!

Вы — гонар нашай краіны, выдатны вучоны, які валодае вопытам дзяржаўнай дзейнасці, і цудоўны чалавек. Вы шчодро перадаеце назапашаныя вамі веды і досвед новаму пакаленню. Вашы справы высакародныя, вельмі патрэбныя краіне і грамадству.

Шчыра жадаем вам моцнага сібірскага здароўя, невычэрпнай энергіі, шчасця і дабрабыту вам і вашым блізкім. Паспехаў вам у вашай высакароднай справе служэння народу і Айчыне.

Няхай Госпадзь беражэ вас!

А. М. Семянцоў, выпускнік Акадэміі 1993 года.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); аддзела: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

пэрым рэкламы
тэл./факс: 311 17 27,
e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 14.804. Індэк 63850. Зак. № 2853.

Нумар падпісаны ў 19.30

24 верасня 2020 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12